

Запрашаем наведатц 12 верасня 2020 г. Дзень здароўя

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Спартландыя «Падарожжа па краіне Здароўя»	9.00 - 9.45	Стадыён/ Спартыўная зала	Кірушына В.М.
Майстар-клас "Як захаватц сваю асанку правільнай"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Драздова В.А.
Конкурс малюнкаў на асфальце «Я выбіраю здаровы лад жыцця!"/Конкурс малюнкаў «Я выбіраю здаровы лад жыцця!"	10.50 - 11.35	Тэрыторыя школы/Кабінет №3	Драздова В.А.
Віктарына «Правільнае харчаванне»	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Драздова В.А.
5 - 8 класы			
Майстар-клас "Як захаватц сваю асанку правільнай"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Драздова В.А.
Спартыўныя саборніцтвы па піянерболу	9.55 - 10.40	Стадыён/ Спартыўная зала	Аскерка А.П.
Урок здароўя "Здароўе-залог поспеху"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Барыцкая В.М.
Конкурс плакатаў «Здаровы лад жыцця- гэта мой выбар!»	11.45 - 12.30	Кабінет №13	Бабрыцкая В.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывіўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 11.35	***	***
Спартыўныя саборніцтвы па футболу	11.45 - 12.30	Стадыён/ Спартыўная зала	Кірушына В.М.